



# Па ўдарнаму праводзіць абмалот і рыхтавацца да асеньняй сяўбы

прантычнае дапохога моме мольскіх рабочых брыгада ўборцы ўраджаю забясьпечвае пасльховую ўборку і выилі

## НЕ ПАКЛАДАЮЧЫ РУК УБІРАЦЬ УСХОДЫ БАЛЬШАВІЦКАЙ СЯУБЫ

Колгасна-вытворчым паходам нанесім новы руйнуючы ўдар па кулацтву і яго агентах—равых опортуўстых

### Паход комсамольцаў і сяброў саюзу аслаўшчыны ў колгасы

Колгасы Заслаўскага раёну, як кола ўсёй БССР і Савецкага Саюзу, гэта вясною трывалі вялікі політычна-гаспадарчы экзамен. Тра' было заселіць вялізарныя плошчы зямлі, у два-тры разы большыя, чым меліся ў бядніцка-серадняцкіх гаспадарках да ўступлення ў колгасы.

І гэты экзамен колгасынікі, дзякуючы сваіму энтузіазму, з гонарамі выканалі. Усе колгасы выканалі пасеўныя пляні, а многія і перавыканалі заданыя на 15-20% прон., як, напрыклад, колгас Сталіна, Будзённага і інш.

З нахходамі ўборачай кампаніі колгасы сустрэліся з цэлым шэрагам цяжкасці, галоўная—недахоп рабочай сілы для ўборкі ўсходаў бальшавіцкай ясны.

На дапамогу колгасам прышлі комсамольская ячайка і профсаюзныя организацыі мястечка Заслаўе, якія на сваім агульнім міжсвязным сходзе вынеслі пастанову працаўцаў ў колгасе тры дні. Разам з гэтым сход выклікаў на соцыялістычнае спаборніцтва комсамольскія ячайкі і профсаюзныя организацыі мястечка Койданова.

26 ліпеня, разбіўшыся на брыгады, комсамольцы і сябры профсаюзу накіраваліся ў колгасы раёну. Брыгады прападавалі ў колгасах 453 з паловай рабочых дні, і дапамаглі колгасам для ўборкі сена, жыта і сілосавання.

Брыгада, якая прападавала ў колгасе "Чырвоны Прамень", дапамагла ўбораць 7 га сенажа і вялікую колькасць жыта.

Самую большую работу падпаможе ўборкі правяла брыгада, якая прападавала ў колгасе Будзённага. Перад выхадам на працу брыгада была разьбіта на касьбу, на капанне сільных ям і траншэй, а таксама была абраць рэдкаламі для выпуску на-сценнай газеты.

Брыгада заключыла соцыялістычнае спаборніцтва з колгасынікамі на лепшае правядзеніе ў оркі. Тры дні прападавалі начынчы ў 4 гадзін раніцы і канчычы позна вечарам. За гэ-

### Штодзённая пасылка студэнтаў на ўборку

Студэнты Марына-Горскага садо-гараднага технікуму, Пухавіцкага раёну па ўдарным парадку дапамагаюць бліжэйшым колгасам рабочай сілай. Штодзённа то ў адзін, то ў другі колгас высылаюцца комсамольскія брыгады ў 8-10 чалавек.

Ячайка аказала вялікую дапамогу індывідуальным бядніцкім аспадаркам ва ўборцы ўраджаю. Так, напрыклад, некалькі комсамольцаў дапамаглі дзіўнам бяднічкам удовам скасіць і звесьці сена.

Ячайка наладзіла суботнік у фермы технікуму, у якім "чырвона" ўдзел больш 50 чалавек. За гэты дзень было абламочана 366 пудоў жыта і ўбрана калі 50 вазоў збожжа з поля.

На заробленыя гроши ў суме 50 рублёў падпісаліся на назыву "Пацігодка ў чатыры гады".

Малаякоў.

### Нядзельнік па ўборцы жыты

Комсамольцы-студэнты Марына-Горскага садо-гараднага технікуму 1-га жніўня наладзілі нядзельнік па колгасе "Лядко". За дзень комсамольцы дапамаглі ўбораць вялікую плошчу жыта і паставіць у бабкі. Міфа.

### Вышлі ў колгасна-вытворчы поход Выклікаем усе АК і РК ЛКСМБ

РАПАРТ ЦК ЛКСМБ.—"ЧЫРВОНАЙ ЗЫМЕНЕ" і "КОМСОМОЛСКОЙ ПРАВДЕ"

Віцебскі АК ЛКСМБ, улічваючы вялікую патрабу ў працо-сле, якую адчуваюць колгасы акругі, організоўвае шэраг ўдарных гадаў з комсамольцаў, беспартыйнай рабочай моладзі, студэнтаў і рапшых піонераў для працы па ўборцы ўраджаю.

Усяго на 6-е жніўня г. г. было пасланы 12 брыгад з колы-ци 302 асоб, якія адпрацавалі 832 чалавека-дзён.

Студэнты пасылаюцца тэрмінам на 5-10 дзён, а рабо-моладзь працуе і ў сваё выхады які дні.

Пасылка брыгад працягваецца ўдарным парадкам.


Выклікаем пасльедваць нашаму прыкладу ўсе АКРУМЫ і Райкомы ЛКСМБ і рапартаваць аб праробленай пра-на старонках "Чырвонай Зымене".

Кожны 5 дзён будзем рапартаваць "Чырвонай Зымене" аб шай працы.

Сэк. атар Віцебскага АК ЛКСМБ—З. ГУТКІН

### Дапамаглі сабраць і зьевезці 700 пуд. ки- нюны

... Гэта было 27-га ліпеня. Ад-  
бываўся сход комсамольскай ячайкі Хутарскага с-с. У гэты час ад прапад-  
лення колгасу "Комунар" прышло  
старшыня і пірасці комсамольскую  
ячайку аказаць дапамогу ўбораць сухую копюшыну. Ячайка сход за-  
раз-же спыніла і ўсе як адзін, ра-  
зам з беспартыйнай моладзьдзю, са-  
блізілася ўборачай і звесьлі з поля 700 пудоў  
капюшыны. Міхась Ракіта.



Уборка ўраджаю ў колгасе імя 12-годзьдзя Кастрычніка, Жлобінскі раён.

### Убралі ўраджай, — дад моладому абламалоту

Комсамольская ячайка ст. Слаўнае 28-га ліпеня зрабіла выхад у колгас імя Фрунзэ, якому дапамагла ўбораць ўраджай.

Ячайка была разьбіта на дзве брыгады. Адна прападавала па ўборцы сена і капюшыны, а другая па ўборцы жыта. Колгасынікі заста-  
ліся задаволены працай комсамольцаў. Гэтым днём ячайка наладзіць другі суботнік па дапамозе колгасу па ўборцы ярыны, а таксама і ў абламалоте.

Г. Н.

### Комсамольцы адрамантава- лі адчу жыры

Шацкая комсамольская ячайка, Пухавіцкага раёну, абавясціла сябе ўдарнай у правядзеніи ўборачай кампаніі. З комсамольцаў і беспартыйных колгасынікаў створаны ўдарны брыгады. Сіламі комсамольцаў адрамантавана адна жырика.

### ... Па книгах 2500 пуд., і ў спраўднасці і па- ловыя нямо...

Комуна імя Леніна, Гарадоцкага раёну да асеньня-пасеўнай кампаніі больш-менш падрыхтавалася. Сёлета будзе засеняна 80 га азімых куль-тур. У комуне па книгах лічыцца мінеральнага юнасці 2500 пудоў, а ў спраўднасці і паловыя нямо. Для высеукі мінеральных угна-  
еніяў комуна атрымала сейлку, але ёю не карыстаецца.

Брыгада "Чырвонай Зымене" Лук'янавіч.

### Колгас "Рабочы" пачаў уборку ярыны

Уборка ўраджаю ў колгасе "Рабочы" Сымілавіцкага раёну (Мен-  
шчына) праходзіць пасльхова. Убор-  
ку жыта колгас закончыў 28 ліпеня.  
Комсамольская ячайка актыўна  
удзельнічае ў працы колгаса. На-  
прыядадні ўборкі комсамольцы раз-  
біліся на ўдарныя брыгады і за-  
ключылі паміж сабою соцыялістыч-  
ныя умовы па пасльхове правя-  
дзеніе ўборкі. Зараз колгас распа-  
чаў уборку ярых культур.

### Жылае азіміны і ярыны сноччана

25 ліпеня колгас "Новая Жыцьцё" Сымілавіцкага раёну з пасль-  
ховам закончыў жылое азіміны і яры-  
ховых культур-шашаніцы і ячмень.  
Прэда ўесь час ішла па ўдарнаму.  
Усё жыта звезена і ў хуткім часе  
колгас прыступіць да абламалоту.

Лявіцкі Ішмох.

### Дапамагаюць ўбораць ўраджай

#### Адрамантавалі ўсе машыны

Комсамольскія ячайкі і проф-  
саюзныя организацыі м. Крупі і  
(Аршанчына) вялікую дапамо-  
гу аказваюць колгасам раёну  
за ўборкі ўраджаю. Апошнія  
разьбіліся на брыгады і працу-  
юць у колгасах.

Комсамолцы таксама дапа-  
маглі Р. К. С. Т. У. убораць аз-

ий кампаніі.

Гарадзінскі Ізраіль.

Стэзвонны.

Уборку закончылі раней тэрміну

Яшчэ да пачатку ўборачай кампаніі комсамольская ячайка колгасу "Новы Шлях" разам з колгасынікамі разгарнула падрых-  
точную работу да гэтай кампаніі. Быў наладжаны рамонт машын а таксама іншага патрэбнага для ўборачай кампаніі інвентару.  
У самы разгары ўборачай кампаніі комсамольская ячайка абавясціла сябе ўдарнай. Уборка капюшыны, сена, а таксама і жыта дзя-  
нюючы ўдарнасці закончана раней тэрміну.

Стэзвонны.

Уборку закончылі раней тэрміну

Яшчэ да пачатку ўборачай кампаніі комсамольская ячайка колгасу "Новы Шлях" разам з колгасынікамі разгарнула падрых-

точную работу да гэтай кампаніі. Быў наладжаны рамонт машын а таксама іншага патрэбнага для ўборачай кампаніі інвентару.

У самы разгары ўборачай кампаніі комсамольская ячайка абавясціла сябе ўдарнай. Уборка капюшыны, сена, а таксама і жыта дзя-

нюючы ўдарнасці закончана раней тэрміну.

Стэзвонны.

Уборку закончылі раней тэрміну

Яшчэ да пачатку ўборачай кампаніі комсамольская ячайка колгасу "Новы Шлях" разам з колгасынікамі разгарнула падрых-

точную работу да гэтай кампаніі. Быў наладжаны рамонт машын а таксама іншага патрэбнага для ўборачай кампаніі інвентару.

У самы разгары ўборачай кампаніі комсамольская ячайка абавясціла сябе ўдарнай. Уборка капюшыны, сена, а таксама і жыта дзя-

нюючы ўдарнасці закончана раней тэрміну.

Стэзвонны.

Уборку закончылі раней тэрміну

Яшчэ да пачатку ўборачай кампаніі комсамольская ячайка колгасу "Новы Шлях" разам з колгасынікамі разгарнула падрых-

точную работу да гэтай кампаніі. Быў наладжаны рамонт машын а таксама іншага патрэбнага для ўборачай кампаніі інвентару.

У самы разгары ўборачай кампаніі комсамольская ячайка абавясціла сябе ўдарнай. Уборка капюшыны, сена, а таксама і жыта дзя-

нюючы ўдарнасці закончана раней тэрміну.

Стэзвонны.

Уборку закончылі раней тэрміну

Яшчэ да пачатку ўборачай кампаніі комсамольская ячайка колгасу "Новы Шлях" разам з колгасынікамі разгарнула падрых-

точную работу да гэтай кампаніі. Быў наладжаны рамонт машын а таксама іншага патрэбнага для ўборачай кампаніі інвентару.

У самы разгары ўборачай кампаніі комсамольская ячайка абавясціла сябе ўдарнай. Уборка капюшыны, сена, а таксама і жыта дзя-

нюючы ўдарнасці закончана раней тэрміну.

Стэзвонны.

Уборку закончылі раней тэрміну

Яшчэ да пачатку ўборачай кампаніі комсамольская ячайка колгасу "Новы Шлях" раз

# ...У НАС-ЖА ЦЫРКУЛЯРЫ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ!

Некаторыя партыныя, комсомольскія і профсаюзныя организацыі, прыкраваючыся тым, што пішуць цыркуляры на беларускай мове, адносяцца формальні, бюрократична да правядзенія дырэктывы партыі аб беларусізацыі!

Руйнуючы агонь па тых, хто зрыве ленінскую нацыянальную політыку нашай партыі

## Рашуча біць па формальна-бюрократычных адносінах да правядзенія беларусізацыі

... — «Росквіт нацыянальных па форме і соціалістичных па зместу культуры ва ўмове дыктатуры пролетарыяту у адным краі для злыдніцца іх у адну спупольную соціалістичную (і па форме і па зместу) культуру з адной спупольнай мовай, калі пролетарыят пераможа за ўсім съвеце і соціалізм увойдзе у быт — у гэтым імені і заключаецца дыялектычнасць ленінскай пастаноўкі пытання аб нацыянальной культуры — кажа тав. Сталін у дакладзе на 16-ым з'езде УССК(б).

На падставе адзіна правильнай ленінскай лініі нашай партыі, мы цвёрдым крокамі із зем уперед да новых завею на фронце нацыянальна-культурнага будаўніцтва. Кожна наша дасягненне базылісане ёсць на капіталістычных элементах гораду і вёскі, па ўсіх хайлістых ад правильнага ленінскага прынцыпу нацыянальнага пытання.

Вялікадзяржаны шовінізм, як галоўная небясьцека на даным этапе, як адзначыў у сваім дакладзе тав. Сталін на 16-ым з'езде УССК(б), змаяцца супроць ленінскай палітыкі партыі ў нацыянальных пытаннях, супроць будаўніцтва нацыянальной палітыкі на форме і соціалістичнай па зместу культуры. Расійскі, яўрэйскі, польскі і іншыя колеры шовінізмау выступаюць у адзінам саюзе з нацыянальна-демократызмам супроць пролетарскай нацыянальной культуры, супроць правядзенія беларусізацыі.

Ад ленінскага комсамолу, як рэзэрву комуністычнай партыі патрабуецца цвёрдая класавая пільгасць у барацьбе з усіякімі скрыўленінамі ад генеральнай лініі партыі ў нацыянальным пытанні, у барацьбе за выкананне задачы партыі ў правядзеніі беларусізацыі.

Праведзены комсамолам Беларусі трохмесячнік беларускай пролетарской культуры, які ў асноўным ставіў сваія жаданія ў нацыянальна-культурным будаўніцтве, у правядзеніі беларусізацыі, у асноўным паказаў, што ленінскі комсамол цвёрда стаіць на пасадках класавай барацьбы, цвёрда праводзіць ленінскую палітыку партыі.

Базумоўна, нельга прайсьці міма тых праправаў, якія месца ў работе па асобых комсамольскіх организацый як у правядзеніі работы па трохмесячніку, так і у замацаванні дасягнутых поспехаў.

Біраўніцтва паасобных комсамольскіх организацый вельмі часта не здолела па-баявому мобілізаваць шырокія масы комсамольцаў і працуўнай моладзі на выкананне баявых задач, паставленах трохмесячнікам, з прычын чаго мы ў некаторых организаціях атрымалі «плачучыя» вынікі.

16-і з'езд УССК(б) з'ясціў увагу на барацьбу з адхіленінамі ад генеральнай лініі партыі ў нацыянальных пытаннях.

Гэтая пастанова вымагае ад ўсіх комсамольскіх организацій Беларусі ўзмацненія тэмпаў работы па правядзенію беларусізацыі, узмацненія і тэрнацыянальнай работы, узмацненія работы на фронце нацыянальна-культурнага будаўніцтва.

Усё-ж, на вялікі жаль, мы дагэтуль прыкмячаем, што з боку шаруги организацій праправаўлююцца безадказныя адносіны да правядзенія беларусізацыі.

Матар'илы аб становішчы беларусізацыі на Менскіх чыгунах, у Гарадоцкім раёне (Віцебшчына) яскрава сведчаць вам аб тых формальных бюрократычных адносінах да правядзенія дырэктывы партыі аб беларусізацыі з боку паасобных кіраўнікоў, якія абліжуваюцца тым, што друкуюць цыркуляры на беларускай мове і выдаваюць «беларускі дэзунг», не праводзічы ані-якай работы сярод рабочых, працуўнага слянства па беларусізацыі.

Задзялваеца цэлы шэраг фактаў, калі кіраўнікі паасобных организацій недаацэнтвуюць видікай ролі беларусізацыі ў барацьбе супроць адхіленінамі ад ленінскіх прынцыпаў ў нацыянальных пытаннях. (Гарадоцкі р-н, Віцебшчына) і нават вельмі часта адкрыта выступаюць супроць правядзенія беларусізацыі.

Треба не шкадуючы агонь па тых, хто недаацэнтвае і не праводзіць у жыцці задачы партыі аб беларусізацыі. Треба па-бальшавіцку мобілізаваць шырокія масы працуўнай моладзі на ўдарнае правядзеніе гэтаў баявых задач. Ні на хвіліну не паслабляючы барацьбы з беларускім нацыяналь-демократызмам і іншымі шовінізмамі мы павінны накіраваць руйнуючы агонь на прафыяліяўнага шовінізму, якія на ўмовах Беларусі часцей за ўсё праправаўляюцца ў супрапріціўнай беларусізацыі.

С. С.

## б-ы рэйд за гардніну

### Безадказнасць МЦРК працягваеца

Загатоука гародніны і будаўніцтва скляпоу усе личэ ідзе марудна

Планы ёсьць... гародніны німа

Селішчыя плянавыя лічбы загатоукаў гародніны па МЦРК значна перавышаюць легашнія. Бульбы мяркуеца

загатоўніць 17.425 тон, капусты 2.240

тон, прычым кооптрасцінныя савгасы

загатоўніць толькі калі 14 проц. бульбы

5% проц. капусты, а рэшта гароднін

гавіні паступіць па дагаворах ад

кооптрасаўзаў і ад загатоукаў на

загатоукаў нарыхтоўка садавіны

загатоукаў, якія пададзены

# БАЙВОЕ ВІТАЛЬНЕ СТУДЭНЦАМ - УДАРНИКАМ - БАЙЦАМ!

Вучыцца і гаргуйце з сябе аддзінныя, высока-кваліфікацыйныя пролетарскія кадры, які на мірным фронце бальшавіцы тэмпамі будзе віць соціялізму, а ў выпадку вайны - быць геройчнымі байцамі у сакрушальных схватках з ворагамі

## ЗДЫТРА СТУДЭНЦКАЯ РОТА КАНЧАЕ ЛЯГЕРНЮ ВУЧОБУ

Першага ліпеня у склад байдоу №-га стралковага палка 2-ой беларускай дывізы сваасабівал, асобая рота - рота студэнтаў Беларускага Дзяржунівага Університету і Комуністычнага Університету

Заўтра, 13-га жніўня, асобая студэнцкая ўдарная рота канчыла свае паўтарамесцітныя заняткі і звязвітаеца ў Менску.

Перад ротай студэнтаў стаялі наступныя балльныя задачы:

- Практычнай вучобай праўверыць, напоўніць і замацаваць тыя тэорэтычныя вайсковыя веды, што былі атрыманы у съездах університету.

- Навучыць студэнтаў ваенпаму дзеянню як адзіночна, так і у складзе адзіненьня і раздзелау.

- Даць кароткае практычнае азнаемленне з іншымі родамі войск Чырвонай Арміі.

- Навучыцца метка стрэлицы.

- Выхаваць з студэнтаў стойкага, вытрыманага, з поўной бойвой віираўкай, байдоу.

З гэтымі задачамі асобая студэнцкая рота спра-

вілася з посьпехам. З самага пачатку лягерных занятак, па ініцыятыве партыйна-комсамольскай часткі студэнцства было разгорнута соцыялістичнае спаборніцтва. Ірэзыдыкі партыйнай ячейкі і камандаваныя роты сваечасова пакіравалі ўсю работу лягерніка-студэнтаў на рэйкі соцыялістичнага спаборніцтва і ўдарніцтва. Хвалі соцспаборніцтва і ўдарніцтва кожны дзень разылі і пырыліся: ад адзіночнага байдоу яны пераходзілі ў адзіненьне, потым у раздзел і ў другі палове сваіх заняткаў студэнцкая рота цалкам абвясціла сябе ўдарнай.

У выніку гэтага мы маём тое, што студэнцкая рота на два дні раней выкананага часу скончыла заняткі, выканала і перавыканала чилян байдоў вучобы.

Студэнты прыхедзяць з лягераў упаўне падрыхтаванымі байдоў-ударнікамі Чырвонай Арміі і у любы момант змагуць уліца ў шрагі Чырвонай Арміі падрыхтаванымі, упаўне абучанымі.

Чырвонаармеец З. П. .

Падрыхтоўка да прызыва 1908 году

## С ДЗЕНЬІ ЧАКАНЬ, СКЛАУШЫ РУКІ, ЗЛАЧЫННА

Прызыва 1908 году надыходзіць. Неадкладна разгарнуць падрыхтоўчую работу.

Біць па тых, хто недацэньвае політычнай важнасці работы па прызывау

Комсамольскія ячейкі павінны быць першымі ініцыярамі організацыі соцспаборніцтва на лепшую падрыхтоўку да прызывау

### Предстаўнікі для працтываў

Пры Менскім гарсавецце складзена камісія па кірасавым адборы прызываюко, але працтываў, якія ўваходзяць у камісію ад акругому партыі і комсамолу, па прымаюць усе працы віякага ўзбелу. Пастарава, вынесеная акрывікамі па дакладу акрывікаміса тав. Стварошка, яя наконвецца. Акруговы аддел Наркамасвяты вяяваў наўгард дыректывы аб 100 проц. ліквідацыі напісменнасці. Зараз па Менску ліквідуе напісменнасць усяго 69 чалавек, але памяя стала гучна вучоту напісменных прызываюко. Справацца праца па прызывау пастаўлена ў акрузе вельмі слаба, асобліва ў піці рабочаў. У Барыса-

скім, Віязенскім і Граескім організацівамі толькі па 2 даведкавымі сталамі. У Койданоўскім і Копыльскім — па трох сталамі, гэта колькасць справачных сталоў як можа задаволіць масу прызываюко.

Неабходна адзінчыць, што акруговы суд па думаў вайматаца справаю падрыхтоўкі да прызывау. Ня складзена вестак аб судзімасці прызываюко 1908 году. Акрадзес не праставіў вестак аб пазбаўленцах. Профсаюзы да гэтага часу амаль не займаюць працаю падрыхтоўкі. Усе прыведзены факты гаворяць аб тым, што ў праце па прызывау па пастаўлена ў акрузе вельмі слаба, асобліва ў піці рабочаў. У Барыса-

Жу. его.

### Абялі шмот... а зрабілі?

Савацкі клуб поўны. Ня жартачкі, — сёняшня Насецкія комсамольцы праваджаюць сваіх лепшых таварышоў-комсамольцаў у Чырвоную армію.

Секретар комсамольскай ячейкі, трахануўшы валасамі, пачынае ліп' гарачыя слова: — „Ніколі браткі, пісаць вам не перастаем. Будзем тримаць з вами цесную сувязь... Мы зробім. Мы абіцаем...”

— Верылася нам, што гэтая гарачыя слова сапраўды будуть выкананы. Але... гэта было ў мінузі годзе. Пашціёнкі ляціць — не атляненіся. Мы ўжо дадно ў армію. Акунуліся з галавою ў вайсковую, комсамольскую працу, але пра саю зчайку не забываюм.

\* \* \*

Набліжаецца прызывау 1908 году.

Ізоў наўлющица гарачыя слова.

Ізоў будуть абіцаць пісаць, тримаць цесную сувязь... Ізоў... абіцанкі застануцца цацанкамі!?”

\* \* \*

У вас, Насецкія (Кіачаўскага

р-ну, Бабруйскай акругі) комсамольцы, пытаетесь: где віша сувязь, где віши гарачыя слова? Няужо гэта па-таварыску?

Былы сябра вашай

ячейкі М. Кацнэльсон.


### Да X-годзідзя 1-га зіездзу ЛКСМБ

ЦК ЛКСМБ і рэдакцыя „Чырвонай Зімены” ў аўторак, 12 жніўня, а 7-й гадзіне ўвечары склікаюць нараду ўдзельнікоў 1-га зіесду ЛКСМБ

Запрашваюцца т. т.: РАТИР, ОІКЕР (БДУ), ШТЕЙМАН (ЦП гарбароў), ТАНХІЕВІЧ (ЦК КП(б)Б), ФРЫДЛЯНД (Падэй 2) і юсе ўдзельнікі 1-га зіесду ЛКСМБ, якія знаходзяцца ў Менску.

Нарада адбудзеца ў памяшканні рэдакцыі „Ч. З.” (вуліца Карла Маркса, 38)

РЭДАКЦІЯ „ЧЫРВОНАЯ ЗІМЕНА”



### Капілка вспыту юнкор-пріцы

Актыўнасць рабоча-селянскай моладзі, якая базуяцца ў рэконструкцыйны пэрам, ставіць перад комсамольскай газетай задачу быць як толькі колектыўным агітатарам мас, але і организаторам рабоча-селянскай моладзі на выкананне генэральнай лініі партыі.

Адным з цэнтральных пытаньняў выканання гэтай задачы з'яўляецца рабоча-селянскі юнкор, які з'яўляецца газету з масай — юнкора.

Юнкор павіен быць зараз як толькі рэгістраторам фактаў, але і организаторам мас на іх выкананне. У задачу юнкора ўваходзіць як толькі напісаны, але і дабіцца таго, каб напісане было праведзена ў жыцці.

Сур'ёзнасць задачы, якая ставіцца перад юнкорамі патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва. Меркір павіен быць зараз як толькі рэгістраторам фактаў, але і организаторам мас на іх выкананне. У задачу юнкора ўваходзіць як толькі напісаны, але і дабіцца таго, каб напісане было праведзена ў жыцці.

Сур'ёзнасць задачы, якая ставіцца перад юнкорамі патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ёзнага кіраўніцтва.

Мы з сёняшнігага дні адкрывам у «Чырвонай Зімене» новы аддзел — «Куток юнкора». Ён павіен будзе забавіцца асноўнай з'яўляючайся задачай патрабуе і сур'ё